

## ЗІМОВАЯ СЕСІЯ. ТЫДЗЕНЬ ПЕРШЫ

ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕОМ!

# Гомельскі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМВ, ПРАФКОМА  
І МЯСІКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУЧНагА УНІВЕРСІТЕТА

Nr. 1 (98)

Субара. 8 отдельн. - 1972 -

Год выдания З-ці  
Цена 2 кр.

З прыходам студзеня стала вільней ва ўніверсітэцкіх Трэці паверх. Аудыторыя — 18. Дацэнт, канцылярыя

З прыходам студзеня стала налалюдней ва ўніверсітэцкіх калідорах, затое ё чытальнях і месцах за столікамі сталі вялікі дафніты, а ў бібліятэках — вырасла чарага за вузбонай літаратурай. А сакрэту ўсім гэтым імам. Ен адзіны, які мокна так сказаць, — гаспадчыні лабараторый, аўдыторый, чытальнях і залах бібліятэк і студзенскіх сэцій — стала пасля экзаменационнай сесіі.

— Други корпусу ГДУ. Механіка-математичний факультет. У дзядкун зрадку заглядываюць рабаты, заходзяць выкладчыкі.

— Ну, як? — запытальним позіржам глядзіць на ўвайшоўшага Неаніла Міхайлаўна Пакашкіна.

— Наташа адказала на вы-  
датна. — гэта датычыць студен-  
тэнкі чацвёртага курса, выдат-  
ыць вучобы Сасновай.

Гутарым з намеснікам дэка-  
на Н. М. Пакаташкінай. Яна  
паведамляе, што студэнты чац-  
вёртага курса здаюць спецкур-  
сы і спецсемінары.

— Можаце паслухаць, як ад-  
казваюць.

Аудыторы 2—16. Экзамен на спецкурсе «Яканская тэорыя дынамічных сістэм на плоскасці» прыме старшы выкладчык Уладзімір Федараўіч Філіп'юк. Адказава Надзея Ларкіна. На кожнае пытанне белета яна дае мясткісты і вчынчальны адказы. Наці візіт, прыдуркі, скрухы змянітыя дэяльніцтвам Надзеі начала хвалявіца, і, звычайне не менш, на дадатковыя пытанні яна адказала не ўсіх (здымак справа).

— Выдатна, — з задаваль-  
лением зазначае\* Уладзімір  
Фёдаравіч.

Для чацвёртакурснікаў гэта  
другі экзамен. Першы — «Ас-  
тыны навуковага атэізму» —  
ларкіна таксама здала на пя-  
тёрку, як і ўсе экзамены папя-  
рэллы экзаменантскіх сесій.

ПРАМАНАХ



## АПОШНІ ЗВАНOK

гай глядзяць на іх першакурснікі, што робяць свае першыя крокі ў геалогію.

Цѣпкыя слова сказаў на  
дорогу выпускникам докан  
факультета профессар С. Д.  
Туроўскі. Ен гаварыў аб кло-  
патах партыі і урада, якіх  
яны праглядзіць да будучых  
спецыялістуў, аб задзялах,  
якіх стварыць перад геолагамі,  
і ў прыватнасці перад  
першыми выпускнікамі наша-  
га факультета. Пажадаўши  
вілякі асабістага шласці,  
задройа, поспехай у працы,  
профессар Туроўскі сказаў:  
«Дзе б вы ні былі, кім бы  
вы ні былі, не забываце,

што вы люди! З гонарам пра-  
нясіце праз усё жыццё высо-  
кае званне савецкага чалаве-  
ка!»

З словами юдзічнаці ў адказ выступіў Васіль Жогла. Ен газарыў, што першыя выпускнікі геафака прыкладаць сябе сілы, каб апраўдаць давер'е і з гонарами вырашыць ускладненныя на іх задачы, пажадаў выкладчыкам вялікіх творчых поспехаў, а таксама «ні пуха, ні пер'я» у ціпрашанні ў ўсіх наступных сесіях студэнтам.

## Студенты первого курса

уручающа сваім старэйшым таварышам падарункі, альбомы ілюстратый «Гомель» на памяць аб горадзе, універсітэце і факультэце, якія дадлі ўм пущёунку ў жыццё.

Гучакъ словы студэнтага гімна. Пад аплодысменты ўсіх прысутных сумнай і расдаснай музыкай развітвания звязць званок у руках студэнті першага курса Лілі Ванічкіной.

Ванцелевай,  
У добры шлях, дарагія  
сябры!

Університет  
Ім. Григорія

**ПЫТАННІ ПАДРЫХТОЎКІ**  
да зімовай экзаменацыйнай сесії разгледаеў на сваім чарговыі пасаджэнні. Вучоныі савет гісторыка - філалагічнага факультэта. Намеснік дэкана Т. І. Язэпава падвяля ванікі заілкоўчы сесіі і паведаміла пра шматлікія мерараптысцтвы, якія ажыццёўлены і будуть ажыццёўлены даэль таго, каб надыхнуць сесію факультэт прававой арганізацыі і пасляхова.

У спрочих виступили загады кафедр беларускай літаратуры доктар філалагічных наук М. М. Грынчыка, загады кафедры рускай і беларускай моў доктар філалагічных наук У. В. Анічэнка, в. а. дацэнты кафедры рускай літаратуры М. А. Малюка, прафесары І. Ф. Мужку і А. А. Бенядзіктаў.

# УСІМ СРОДКАМІ

На пасяджэнні, якое адбылося 5 студзеня, камітэт камса-мольскіх арганізацый факультетаў аб падрыхтоўцы і холе-здачы зімовай экзаменацыйнай сесіі. У сваёй пастасовеі камітэт камса-мольскіх арганізацый правядлі значную рабо-ту ў падрыхтоўцы першых.

Арганізація з вялікай ад-казнасю падрыхтоўлі да зімовай экзаменацыйнай сесіі эка-лямічны (сакратар камса-мольскіх арганізацій А. Сасноў) геалагічны (сакратар камса-мольскіх арганізацій В. Шау-коў) біёлага-глебавы (сакратар камса-мольскіх арганізацій Я. Лілковіца), гісторыка-філа-лагічны (сакратар камса-мольскіх арганізацій І. Рубанік) і механіка-матэматычны (сакра-тар камса-мольскіх арганізацій У. Крук) факультетаў.

На геалагічным і біёлага-глебавым факультетах барацьба за высокую пасліховасць за-дзеши не толькі на сходах, а і праз сатырныя газеты, якія разгуляюць змагаючыя з пашчалінкамі працоўнай ды-цьміны.

Премемна альзначыць прынцы-павасць камса-мольскай 1 курса геалагічнага факультета, якія выступаюць не толькі супроць пропошкай заняткай, але і катэ-

**На здымку: студэнт 4 курса геалагічнага факультета Аляксандар Якунай здае экзамен па петраграфіі астата-кавых парод. Экзаменатар дацент А. А. Кудэнка з зада-вальненнем паставіў яму ў заліковую кніжку выдатную альзначку.**



## АХОВЕ ПРАЦЫ—ПАЎСЯДЗЁННЮ ЎВАГУ

У НАШАЙ краіне па-пастаянна ажыццяўля-юць значныя мерапрыемства па забеспечэнню здаро-вых, баспечных умоў для высокапрадукцыйнай твор-чай працы. Ніяма зроблена ў гэтым напрамку і ў міну-лай пішигоды.

Дзяржаўныя асігнавані на ахове працы складалі 5,4 мільярдаў рублёў, па ка-лекцічных дагаворах на гэ-тых мэтых зрасходавана 7 мільярдаў рублёў. Пры Дзяр-жаўным камітэце Савета Мі-ністэрстваў СССР па науцы і тэхніцы і ВІСПС Створаны наўкавы савет па праблеме «Ахове працы». Дасягнуты

з запыленасцю і загазавана-сцю вытворчага асяроддзя — у радзе іншых галін гаспадаркі. Усё гэта прыноясіць добрыя вынікі. Вытворчы траўмаматызм за апошнія шыльдкі у краіне зіўзіўся амаль удвая, а ў некаторых галінах прымысловасці — у трох разы і болей.

Савецкі Саюз вышаў у лік краін з самым нізкім узроўнем вытворчага траўмаматызму. ХХIV зезд КПСС узяўліў вялікую ўвагу да лішшаму памяшканню і аз-дараўленню ўмоў працы са-вешчых людзей.

У нашым універсітэце правядзілася вялікая работа па стварэнню здаровых, баспеч-ных умоў працы супрацоўні-каў універсітета, вучыбнага практычнага саюза і быту студэнтаў.

Напрыклад, у 1971 годзе на правядзенне мерапрыемстваў па ахове працы, прадугледжаных толькі «Пагаднен-нем» адміністрацыі універсітета з мясцом, затрачана было дзесяці тысяч рублёў.

Значная частка гэтых сродкаў зрасходавана на замену электраправодкі і памяшканні засыпленім у вучыбна-лабараторным корпусе № 2, на памяшканні сістэмы вентыляцыі памяшканні лыжной базы, на аbstaliyazhne засыплючай прыстасаванні калія вучыбна-лабараторнага корпуса № 3 і на-валынцахавыя на аграблі-станцы «Чонкі» і іншыя мэр-апрыемствы.

МНОГА мерапрыемст-ваў па ахове працы ва-універсітэце правядзіца па

лініі адміністрацыйна-гаспадарчай дзяяносці рэктората і краінскай структурных пад-раздзяленняў. Добра праведзені рамонт памяшканні і сістэм водазабеспечэння і каналізацыі на першым паверсе вучэбна-лабараторнага корпуса № 1, высакая касна-выкананнае зазымленне электрастаноўк і злектраабста-лівінні ў лабараторных электратэхнікі і радыёфізікі кафедры тэарэтычнай фізікі (загадчык кафедры В. Г. Сі-манаў), загадчык лабараторнай А. Т. Сувінонікай, выканан-вялікі аўтамат на будаўніцтву спартыўнага комплексу, арэндаваны памяшканні ў сярэдніх школах №№ 8 і 21, што дазволіла павод-чицу плошчу вучэбна-лабара-

торных памяшканні і чы-тальных залаў. За апошнія два гады значна папоўніўся вучыбна-лабараторны фонд новымі вучыбна-лабараторнымі абліжанням.

Намога лепш, чым у па-предніх гады з пункту гле-дкіння тэхнікі быспекі арга-нізацыі і правядзіца вы-творчая і палівая практика студэнтаў, практичныя і ла-бараторныя заняткі.

Прафесарска-выкладчыцкі і вучыбна-дапаможны перса-нал факультетаў і кафедр правядзіца значныя на-маганні па прызыццю студэн-там практичных навыкаў у правільнім выкананні прав-лаў і норм тэхнікі быспекі і вытворчай саптыры.



На здымку: адказвае студэнтка трэцяга курса экана-мічнага факультета Таццяна Шарыпава. Яна выдатна здала экзамен па марксісцка-ленінскай філософіі, які прымала ўдзел у канферэнцыі філософскіх навук Д. Г. Процкая.

## УДЗЯЧНАСЦЬ АРТЫСТАМ

Кожны, хто любіць тэатр, не зможа праісці раўнадушні да афіш, дзе напісаны: «Л. Лянонай. «Залатая карота». Эздролеў зрабіць Бярозкін, не змот Шчалканай. І таму Бя-розкін, у якога цяжкае жыцце, дачкі, мае права судзіць га-кі, якія імкнуўся перадаць мас-так?

Павол гасне святло. І ўжо прац некалькі мінут уся гля-дзельная зала захоплена ігрой акцёраў чызелені ў спектаклі: перажывые, развязка, сма-ещца, абурэнне.

Многія акцёры добра справіліся са сваім ролімі, даволі ўдала перадалі сутніцца хара-ктеру герояў Л. Лянонава. Гэта першую чаргу адносицца да заслужанага артыста БССР П. П. Філіпава, які стварыў яр-кі вобраз Мікалая Сімяанавіча Каравея і заслужанай артысты-ці Н. А. Карніеўя (вобраз Тадзіяна-Туркоўскай).

Дарэчы, Н. А. Карніеўа — даўні друг нашага факультета. Вялікую дапамогу аказала яна нам у падрыхтоўцы конкурса-га ветара.

Удаўся і вобраз галоўнага героя п'есы «Бяроза», на ролі якога выконаваў артыст П. С. Вераб'еў.

...Цяжкі паслявяденныя гады. Яшчэ не зажылі раны, нанесенныя вайной гаралам, сілам і сардам людзей. У вайне былі свае суровыя законы, па якіх павінны былі жыць людзі.

**Н. БАСАК,**  
студэнтка 4 курса гісторыка-філалагічнага факультета.

нашы юбіляры

## Ф. Ф. Ганчэлю—

50 год



13 студзеня 1972 года за-  
гадчык кафедры грамадзянскай  
абарони Феліксу Ганчэлю — 50  
год. Ён нарадзіўся ў горадзе  
Днепрапітровску ў сям'і рабо-  
чага. У 1946 годзе ён скончыл  
медицыйскі інстытут. Член  
КПСС з 1951 года. Пасля за-  
канчэння інстытута паследуючы  
праце загадчыкам пункта аховы  
здароўя, галоўным ура-  
чом памлінікі, галоўным  
урачом бальныці, загадчы-  
кам гарадскога аддзела аховы  
здароўя, намеснікам  
загадчыка Днепрапітровскага  
абласнога аддзела аховы  
здароўя, загадчыкам Жытомір-  
скага абласнога аддзела аховы  
здароўя.

З 1960 года Фелікс Фелікса-  
віч перайшоў на навукова-да-  
следчую работу — асістэнтам  
Царнапаліскага медынстытута-  
дацэнтам Гродненскага меды-  
нстытута, загадчыкам кафедры  
Цюменскага інстытута, да-  
цэнтам Мінскага інстытута  
народнай гаспадаркі. З 1970  
года працуе ў Гомельскім  
дзяржуніверсітэце дасцэнтам, а  
з 1 верасня 1971 года — за-  
гадчыкам кафедры грамадзянскай  
абарони.

Ф. Ф. Ганчэль, працуучы га-  
лоўным урачом на Новамаскоў-  
скай рэйніні бальныці Днепрапі-  
тровскай вобласці, паслыхова-  
спалаucha вялікую арганізація-

скую дзеяньсць з навукова-да-  
следчай і лячэблай работай.  
Пад кіраўніцтвам заслужанага  
дзеяча науки профессара Клауды  
Іванавны Сцяпанчынай Ім  
была падрыхтавана і абаронена  
у 1959 годзе кандыдатская ды-  
сертацыя.

Феліксу Ганчэлю чым у ро-  
зных умовах створана специ-  
яльнае аддзяленне па праві-  
зданню лячэння умоўна-эрфлек-  
тарнага сноса. Работа калекты-  
ву гэтага аддзялення атрымала  
высокую аценку грамадскасці.  
Аўтарам распрацавана специ-  
яльная методыка выпрацоўкі  
умоўна-эрфлектарнага сноса і  
пастылізаціі лячэнне  
такіх захворваній, як гіперта-  
чыничная хвароба, язвенная хваро-  
ба страўніка і дванаццаціпер-  
снай кішкі. Накопленыя клінічныя  
матэрыялы атагулены у манаг-  
рафії.

Ф. Ф. Ганчэль — аўтар 40  
апублікованых навуковых ра-  
бот, якія змяшчаныя ў асьноўных  
актуальных пытаннях, ука-  
ранні новых метадаў лячэн-  
ня, пілергамічнай, язвеннай хваро-  
бы страўніка і дванаццаціпер-  
снай кішкі. Накопленыя клінічныя  
матэрыялы атагулены у манаг-  
рафії.

Ф. Ф. Ганчэль быў адказным  
редактаром двух зборнікаў «На-  
вуковыя працы ўрачоў Жыто-  
мірскай вобласці», «Тэзісы да-  
кладаў абласнога Днепрапітров-  
скай канферэнцыі тэрапеўтыкі,  
прысвечанай праблеме сардзач-  
на-сасудзістых захворванняў».

Наш юбіляр актыўна ўдзель-  
нічае, у распрацоўкі меды-  
цынскіх ведаў у першыядычным  
друку, у гутарках, лекцыйных і  
дакладах, з якімі выступае пе-  
рад народніцтвам. Ім апублі-  
кавана больш 100 артыкулаў у  
цэнтральных, абласных і ра-  
ённых газетах.

Вялікую навуковую і педа-  
гагічную работу Ф. Ф. Ганчэль  
спалучае з актыўным удзелам  
у грамадскіх пілергамічных  
заслужаных. Ен з'яўляецца членам Рэспуб-  
ліканскага камітэта прафсаюза  
работнікаў асветы, вышэйшай  
школьнай і навуковых установ  
БССР, старшынёй мясцового  
універсітэта. Раней Ф. Ф. Ган-  
чэль неаднаразова выбіраўся  
членам бюро Новамаскоўскага  
гарадскога і Жытомірскага абласнога  
Саветаў депутататаў працоўных.

Дагэдэ F. F. Ганчэль. Мы  
ад усіх сэрца віншаем Вас з  
паўнекавым юбілеем і жадаём  
добра гарадоў, далейших  
творчых поспехаў у выхаванні  
маладых спецыялістаў!

I. АУЧАРЭНКА,  
член мясцового ГДУ.

СЕННЯ я хачу расказаць пра нашу пад-  
рыхтоўчую групу, а цяпер студэнтаў  
першага курса.

Нас, эканамісту, было 16 чалавек. Усе мы  
прышлі з розных прадысторыяў, а Я. Астапо-  
віч, Н. Сцяпанкоў, А. Цімашэнка, Г. Грыб,  
А. Кавальчук — дэмабілізаваныя вайны Савец-  
кай Арміі, выдатнікі баловоі і палітычнай  
падрыхтоўкі.

Камуніст Я. Астаповіч і камсамолец Г.  
Грыб узмагароджаны юбілейным медалем «За  
дружынную доблесць у азначэнні 100-год-  
дзя для дзіцячага юбілея».

Перадавік вытворчасці Н. Маслоўская была  
найкраща фабрыкай «Камінтэры», а Е. Рага-  
дэвіч — перадавік сельскай гаспадаркі налаго-  
да «Акцібр». Жыткавіцкага раёна.

Уся наша група паслыхова здала выпускны

**МЫ — З ПАДРЫХТОЎЧАГА**

экзамены і ў ціперашні час жыве задачамі і  
інтерэсамі нашага факультета.

Многі з нас вядуць вялікую грамадскую  
работу на факультэце: з'яўляюцца старастамі,  
камсортамі і шафоргамі груп А. Цімашэнка  
і Г. Грыб вядуць вялікую работу ў настенны  
друку факультета. Яны з'яўляюцца членамі  
редакціі газеты «Эканаміст», Л. Бандарэнка  
актыўна ўдзельнічае ў арганізацыі і правяд-  
зіні мастакскай самадэялісці на факультэ-  
це, а Н. Сцяпанкоў, Г. Грыб і Я. Астаповіч  
абарыюць гонар факультета ў саставе збор-  
най каманды па валейболу.

**В. РАЗУВАЛАУ,**  
студент 1 курса эканамічнага факультета.

## СХОД ДРУЖЫНІКАЎ

На факультэце 41 дру-  
жынік, якія акуратна вы-  
конваюць свае забяўзкі па  
ахове грамадскага парадку

парадку».

Дэкан С. Ф. Аleshka за-  
чытаў загад аў вынісені  
падзякі 10 дружынікам,  
мабілізаваў усіх на лепшую  
работу па ахове грамадскага  
парадку. Сакратар парт-  
арганізацыі Д. А. Хількевіч  
асабліва ўказаў на павышенне  
якасці дзяжурства.

Дружынікі біёлага-глебавага  
факультета будуть дзяжурыць два дні ў месяц  
у студэнцкім парку, уклю-  
чаючы інтэрнаты №№ 1 і 2.

Наши студэнты выказали

жаданне (11 чалавек)

удзельнічаць у гуртку па

авалоданню прыёмаў ба-  
рачнікаў «самба».

Декан Біёлага-глебавага  
факультета заўсёды аказа-  
вае вялікую дапамогу ў ра-  
боце народнай дружыны.

**I. ФІРСАУ,**  
начальнік дружыны  
біёлага-глебавага  
факультета, дасцэнт.

## ДАРАМАГАЕМ ШКОЛЕ

Вялікую ўвагу ўдзяляє  
камсамольская арганізацыя  
біёлага-глебавага факультета  
рабоце з школьнікамі. Мно-  
гія студэнты I, II і III курсаў  
прымаюць актыўныя ўдзелы  
у шэфскай работе. Наші студэнты  
— сяроднія школа № 9  
Халочы. Ужо чатыры разы  
студэнты наведалі школу.  
Састаўлены агульны план  
работы. А нядына бывшы праве-  
дзізенія Біёлагічні вечары  
прытапіні і ўказаў.

Троба адзначыць, што са-  
мы актыўныя ўдзел у падрых-  
тоўцы і правядзенні вечара  
прыніялі студэнты II курса П.  
Уласаў і А. Ярмшын. Влі-  
кую дапамогу ў шэфской  
рабоце аказаюць нам вы-  
ладчыкі, якія дапамагаюць  
зрадзіць яе больш цікавай і  
жывой. А. Д. Ціханская на  
правядзенні вечара прытапі-  
ні лекцыі «Чалавек і дзял-  
фін».

Работам вельмі цікав  
юць, аб чым мы расказаем,  
дапамагаюць ім лепші пазнан-  
ні праектаў.

Вялікае значэнне шэфская  
работа мае і для студэн-  
татаў. Будучы настаўнікі ўжо  
зарас набываюць навыкі ра-  
бот з работамі.

**Н. КУЧАРАВЕНКА,**  
камсорт групы біёлага-  
глебавага факультета.



ЦЯЖКАЕ ПЫТАННЕ. Фотаэпю.

Інструктарка студэнтаў па  
техніцы бяспекі і ўрадзе  
з'яўляецца з актыўнымі удзелам  
у правядзенні электрарэзы-  
бораў, не функцыянуюце вы-  
цяжка з выцяжной шафы ў  
пралітарартскай (дымплюнай)  
біёлага-глебавага факультета,

хация шафа выкарысто-  
вашчае па прызначэнню. У  
некаторых жылых пакоях ін-  
тэрната № 1 даўно выйшли  
з строю пітніцы вады студэнтамі

і перыпахах паміж заніткамі,  
а ў жылых пакоях інтэр-  
ната студэнты падоўгу за-  
хващоўцаў у адкрытым становішчы

прадукты харчавання, у тым  
ліку і мясціна. У інтэрната  
№ 1 адзначаюцца выпадкі  
захавання студэнтаў ў жы-  
лых пакоях бензіну ў даволі  
значайнай колькасці. Студэн-  
тычаста кураюць на недазволен-  
ных месцах, забруджаючы  
калідоры, холі і грамадскія  
памяшканні аукркамі і смес-  
цем. Усё гэта стварае прад-  
пасынкі да наїздаў на людзей, да  
зіўніцтваў.

Чунці ашчадных адносін да  
дзяржаўнай майбрасці, што  
прыводзіц да заўчастнага  
выходу з строю вучэбна-ла-  
бараторнага аbstаявання, мэблі,  
электра і газавых бытавых  
прыбораў, зашклен-  
ных прыстасаванняў, да дадатковых,  
часта вельмі значных  
затрат доляжных сродкаў на  
аднаўленне гэтай майбрасці.

**Р ЭКТАРАТАМ,** партый-  
ным і мясцовым камітэтам ЛКСМБ  
універсітата, штогод пра-  
дымна ўзнагароджаны ўмоў  
працы і вучобы, прыхыльнікамі ўсіх  
правіл і норм тэхнікі бяс-  
пекі, вытворчай і бытавай са-  
нітары ў сценах інтэрната.

Штодзённа дзейніць інтэрната  
працоўнікі, супрацоўнікі, вучобы  
на падрыхтоўчым факультэте  
ВНУ, якія раз на  
свам участку работы старан-  
на праверыць стан тэхнікі  
бяспекі, прынесьць казірскія

меры да ліквідацыі недахо-  
ду, уздзяляць штодзённую  
увагу пытанням аховы працы.

Адміністрацыя, партый-  
нае, камсамольскае і праф-  
саюзнае кіраўніцтво інве-  
стытута ўсё асобе кожнага студэн-  
та хоча бачыць сваёго акты-  
ўнага памочніка ў пытан-  
ніх палішчэння ўмоў працы  
і вучобы, прыхыльнікамі ўсіх  
правіл і норм тэхнікі бяс-  
пекі, вытворчай і бытавай са-  
нітары ў сценах інтэрната.

**I. СЯЦЯЕУ,**  
інжынер па ахове працы  
універсітэта.

# ЗМЯСТОЎНАЯ КАНФЕРЕНЦЫЯ

У лекцыйнай зале школы № 21 адбылася навуковая канферэнцыя на тэму: «Памяць і яе развіццё», арганізаваная кафедрай педагогікі і псіхалогікі.

На канферэнцыі прысутнічалі студэнты гісторыка-філалагічнага і іншых факультэтаў нашага ўніверсітэта. Канферэнцыю адкрыла кандыдат педагогічных науку К. А. Камісарчык. Яна вельмі дасканала ахарактарызывала задачы і праблемы, якія стаяць зараз перад вучонымі-псіхалогамі. Вы-

ступленне К. А. Камісарчык было ўспынята прысутнымі. Акрамя выкладчыкаў, на канферэнцыі выступілі і студэнты, якія падрыхтавалі змястоўную даклады аб паствуповым развіцці псіхікі ў дзяцей дашкольнага ўзросту. Надзвычай цікавым быў даклад студэнткі гісторыка-філалагічнага факультэта беларускага аддзялення Л. Сатыравай, якая выступіла з дакладам «Фенаменальная памяць». Добрымі былі выступленні і студэнтаў гэтага ж факультэта Н. Дунаевай, Л. Ціханавай,

Л. Бадалей, У. Коваль і іншых. Пасля дакладаў выкладчыкі кафедры педагогікі і псіхалогікі К. А. Камісарчык і В. Ф. Брэнд прадэманстравалі эксперыменты, звязаныя з развіццем памяці ў людзей старшага ўзросту. У заключенні канферэнцыі студэнты ад шчырага сэру падзякавалі выкладчыкаў і студэнтаў, якія прынялі актыўны ўдзел у навуковай канферэнцыі і пажадалі ім далейшых поспехаў у правядзенні такіх патрэбных для нас мерапрыемстваў.

М. ЧАРНЕЙКА,  
студэнт III курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

## НАВАГОДНІ ВЕЧАР

Новы год. Бадай, другога таго вясёлага і захапляючага свята ў нашым жыцці цяжка знайсці.

Баль-маскарады, карнавалы, жарты, усмешкі — усё гэта спадарожнічае на-вагодняму вечару.

Змястоўна адзначалі прыход 1972 года студэнты нашага ўніверсітэта. Адбыліся факультэцкі ўрачыстасці. Разнастайная была праграма і агульнауніверсітэцкага баль-маскараду.

НА ЗДЫМКУ, які зрабіў студэнт першага курса Анатоль Маслаў, вы бачыце выступление спевакоў фізічнага факультэта.



У ДАПАМОГУ СТУДЭНТАМ

## ДАВЕДАЧНА — БІБЛІЯГРАФІЧНЫ АПАРАТ

Пасляовая бібліяграфічная работа бібліятэкамі не матчыма без добра арганізаціі даведачна-бібліяграфічнай апарату. Ей дазваляе ўстанавіць цыцьць патрэбнае выданне ў фондае бібліятэкі, пададраць літаратуру па тэме, расшукваць крывацьці цытаты, удачлівіць бібліяграфічныя звесткі аб асобых творах друку, знайсці тых або іншых лічбы, факты, даты. Да-ведачна-бібліяграфічны апарат састаіць з наступных частак:

1. Даведачныя книжкы фонд.  
2. Сістэма каталогу.  
3. Сістэма бібліяграфічных картак.

1. Даведачныя книжкы фонд бібліятэкі ГДУ налічваюць каля 12,100 экземпляраў кніг і часопісаў. Ен састаіць з прац асавальнайкай марксізму-ленінізму, матэрыялам з зезаду КПСС, зборнікамі, пастановай, энцыклапедыяй, «Фізічныя энцыклапедычныя слоўнікі», «Савецкая гісторычна-энцыклапедыя» і іншыя. Вялікую і важную группу даведачных выданняў састаўляюць слоўнікі, мўённыя і тлумачныя («Беларуск-рускі слоўнік», «Словарь рускага языка» С. І. Ожагава, «Толковы слоўнік новага беларускага языка» У. І. Даля). Больш грунтуючыя тлумачныя слоўнікі размешчаны ў аўтографах 1—17 корпусаў. Да яго арганізаціі састаіць заслоўніці аўтараў па асобых галінах ведаў. Для студэнтаў вялікую каштоўнасць прадстаўляюць, у прыватнасці, «Флософскі слоўнік», «Палітэканамічны слоўнік», «Словарь «Навуковы камунізм», «Кароткі навукова-атэстычны слоўнік» і іншыя.

Абшырнейшую группу даведачнага фонду састаўляюць бібліяграфічныя указальнікі. У бібліятэках ГДУ ў распараджэнні работнікаў бібліятэкі і студэнтаў ёсць наступныя віды дапаможнікай: багучы («Кнігі летапісі», «Летапіс часопісных артыкулаў», «Летапіс друку ВССР» і інш.); навуковыя і рэкомендатыўныя указальнікі па разнастайных галінах ведаў («Кніга аб кнігах» у 3 таахах М. «Кніга»,

люцьерах і рашэннях з'ездаў, канферэнцый і пленумаў ЦК). Адным з асноўных дакументаў Савецкай дзяржавы з'яўляецца бюлётэнь «Збор пастаноў урада СССР».

**В ІКЛЮЧНА ВАЖНАЕ** В месца ў даведачным кніжным фонде займаюць энцыклапеды, універсальныя і галіновыя (БСЭ, МСЭ, «Кароткая хімічная энцыклапедыя», «Фізічныя энцыклапедычныя слоўнікі», «Савецкая гісторычна-энцыклапедыя» і іншыя). Універсальныя і галіновыя (БСЭ, МСЭ, «Кароткая хімічная энцыклапедыя», «Фізічныя энцыклапедычныя слоўнікі», «Савецкая гісторычна-энцыклапедыя» і іншыя). Вялікую і важную группу даведачных выданняў састаўляюць слоўнікі, мўённыя і тлумачныя («Беларуск-рускі слоўнік», «Словарь рускага языка» С. І. Ожагава, «Толковы слоўнік новага беларускага языка» У. І. Даля). Больш грунтуючыя тлумачныя слоўнікі размешчаны ў аўтографах 1—17 корпусаў. Да яго арганізаціі састаіць заслоўніці аўтараў па асобых галінах ведаў. Для студэнтаў вялікую каштоўнасць прадстаўляюць, у прыватнасці, «Флософскі слоўнік», «Палітэканамічны слоўнік», «Словарь «Навуковы камунізм», «Кароткі навукова-атэстычны слоўнік» і іншыя.

Абшырнейшую группу даведачнага фонду састаўляюць бібліяграфічныя указальнікі. У бібліятэках ГДУ ў распараджэнні работнікаў бібліятэкі і студэнтаў ёсць наступныя віды дапаможнікай: багучы («Кнігі летапісі», «Летапіс часопісных артыкулаў», «Летапіс друку ВССР» і інш.); навуковыя і рэкомендатыўныя указальнікі па разнастайных галінах ведаў («Кніга аб кнігах» у 3 таахах М. «Кніга»,

1969—1970; «Матэматыка-энамічныя метады і мадалі», М., 1968; «Матэматычная геалогія», Л., 1969; «Савецкая літаратура па флоры і расліннасці Беларусі. 1919—1968» гг. Мн., 1970; «Беларускія мовазнаўствы» (1825—1965). Мн., 1967; чотвэртаўтарны «Літаратура і мастацтва» і многія іншыя выданні); краязнаўчыя («Гісторыя Камуністычнай партыі Беларусі» Мн., 1968; Народная гаспадарка Беларускага ССР. 1917—1963. Вып. I, Мн., 1965 і інш.). Завяршаюць гэту частку даведачнага фонду рефератыўныя часопісы па розных науках («Матэматыка», «Фізіка», «Хімія», «Механіка», «Геалогія», «Біология» і іншыя).

Даведачныя книжкы фонд размешчаны ў аўтографах 1—17 корпусаў 2. Да яго арганізаціі састаіць заслоўніці аўтараў па асобых галінах ведаў.

2. Адным з асноўных сродкаў поўнага ўсеўбажовага раскрыція кніжных фондаў з'яўляюцца бібліяграфічныя каталогі. Каталог — гэта пасрэднік паміж кнігай і чытальцам. Ен абліячычае чытальцу знаёмства з бібліятэкай, з яе фондам. Каталог састаіць з картакай кожнай з якіх — апісанне кнігі. Па каталожнай картакі можна даведацца, хто з'яўляецца аўтарам кнігі, не загадавак, выхадзіць даты. У верхнім левым кутку карткі указан шыфр кнігі (умоўнае азначэнне месца захавання кнігі на паліцы). На нашай бібліятэ-

## САНІТАРНАЯ КУЛЬТУРА

### Ў ЖЫЛЛІ

Нельзя человека  
закупоріць у ящик,  
Жылице проветрівайте  
чаще».

В. Малковіч.

Вядома, што па свайму саставу ўдыхаемае паветра значна адрозніваецца ад выдыхаемага, у апошнім у 1,2—1,3 раза змяншаецца і пажадалі ім даўжыніх поспехаў у правядзенні такіх патрэбных для нас мерапрыемстваў.

М. ЧАРНЕЙКА,  
студэнт III курса гісторыка-філалагічнага факультэта.

Пры дадатковым зноходжанні людзей у дрэні праведрываючым памяшканнях змяншаецца колысьць аэронай у паветры. Гэта жа зайдлы курыльшчыкі нярэдка запаўняюць пакой воблакам табачнага дыму, які шкодна дзеіць не толькі на таго, хто курць, але і на яго суседаў па пакоі.

У дрэні праведрываючым памяшканнямі чалавек дыхае павірохон, значыць арганізм атрымлівае менш кіслорода, што неспрыяльна адбываецца на здароўі і працэздольнасці. Тому неабходна регулярыраваць па-

загаловак кнігі,  
— год выдання кнігі,  
— шыфр кнігі.

Сістэматычны каталог зноходжанія ў аўтографах 1—17.

3. Каталогі не раскрываюць аналітычна змест перыядычных выданняў і зборнікаў. Гэту задачу выконваюць картатэкі. Таму іншы з'яўляюцца неад'емнай часткай даведачна-бібліяграфічнага апарату бібліятэкі. У бібліятэках ГДУ ёсць галоўная картатэка газетна-часопісных артыкулаў аўдытаў 1—17. Яна раскрывае змест часопісаў, зборнікаў газет. Каталог і картатэка ўзаемна дапаўнююць адзін другога. Падзел бібліятэкі на сістэмныя падзелы з'яўляецца аўтатарами.

— якія кнігі таго або іншага аўтара ёсць у бібліятэцы.

П А СІСТЭМАТИЧНЫ АПАРАТ

каталогу можна ўстанавіць, якія кнігі ёсць у бібліятэцы па той або іншай галіне ведаў, у пэўнай лічынай паследніцтваў аўтографаў. Альфавітны каталог састаўляецца для таго, каб можна было атрымліваць адказ на наступныя пытанні: — ці ёсць у бібліятэцы кніга вядомага вам аўтара або без аўтара, пад называй:

— якія кнігі таго або іншага аўтара ёсць у бібліятэцы.

2. Адным з асноўных сродкаў поўнага ўсеўбажовага раскрыція кніжных фондаў з'яўляюцца бібліяграфічныя каталогы. Каталог — гэта пасрэднік паміж кнігай і чытальцам. Ен абліячычае чытальцу знаёмства з бібліятэкай, з яе фондам. Каталог састаіць з картакай кожнай з якіх — апісанне кнігі. Па каталожнай картокі можна даведацца, хто з'яўляецца аўтарам кнігі, не загадавак, выхадзіць даты. У верхнім левым кутку карткі указан шыфр кнігі (умоўнае азначэнне месца захавання кнігі на паліцы). На нашай бібліятэ-

— год выдання зборніка,  
— парадкавы нумар часопіса  
або атрымліванні газеты,  
— пытанні, якія можна паследніцтваў аўтографаў.

Здымкі, змешчаныя ў нумары, зробіў А. Рудчанка.

Е. ДУВІНЧЫК,

старши бібліятэкар.

Аз 37508 «Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома и месткома Гомельскага государственного университета Савета Міністраў Зак. 4031 (на беларускім языке). Адрес редакцыі: Гомель, вул. Савецкая, 108, Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржаўнага Камітэта Савета Міністраў.